

УДК 801.313.26

*B.B.Шур*

## АБ СПЕЦЫФІЦЫ БЕЛАРУСКІХ МЯНУШАК

Прырода беларускіх мянушак даследавана яшчэ недастаткова, хаця находиткіне, семантыка, словаўтварэнне, асаблівасці іх выкарыстання ў вуснай і пісьмовай мове прыцігваюць увагу многіх. Цікавасць да станаўлення і развіцця гэтых найменняў выклікана яшчэ і тым, што значная частка беларускіх, рускіх, украінскіх прозвішчаў – гэта бытая мянушкі. У беларускім мовазнаўстве гэтай праблеме прысвячаны публікацыі Г.Мезенка, У.Івашкі, Н.Новік, М.Бірылы, У.Бобрыка і аўтара артыкула [7, 3, 9, 1, 2].

Мянушка належыць да самых старажытных антралапамічных найменняў. Неабходна адзначыць, што большая частка наіных дахрысціянскіх імёнаў уяўляла словы-мянушкі, утвораныя на базе апелятыўной лексікі: такія слова ў той час, акрамя памінатыўна-ідэнтыфікуючай выконвалі прафілактычна-пажадальную функцыю. Яны, на думку М.Бірылы, служылі не толькі для абазначэння асобы і вылучэння яе з ліку іншых, а і павінны быті яшчэ абараняць носьбітага імені ад «злых сіл», садзеіміцаць, дачамагаць яму на ўсіх этапах жыцця [1, 3]. Лічыцца, што ў наш час мянушкі ўжываюцца ў асноўным у народнадыялектнай мове, пераважна ў сялянскім асяроддзі. Наш жа матэрыйял сведчыць, што сфера іх выкарыстання значна шырэйшая: яны ўласцівы ў маўленині ўсім сацыяльным групам насельніцтва, а ў мове мастацкай літаратуры мянушкі – спецыфічны, стылістычны сродак для харектарыстыкі персанажаў, адзін з кампанентаў для стварэння гумару, іроніі або сарказму.

Сярод лінгвістаў усталявалася нават думка, што мянушкі набывалі папулярнасць у асноўным у тых народаў, у якіх існуючая сістэма ўласных асабовых імёнаў была запазычана ў других народаў, а простыя людзі не разумелі іх апелятыўнае (першаснае) значэнне, напрыклад, запазычанага грэчаскага або лацінскага імені. У сувязі з гэтым варта ўвагі думка У.Івашкі, які лічыць, што мянушкі з'яўляюцца харэктэрным элементам язычніцкай сістэмы імёнаў з апелятыўна значымі асновамі. Аб гэтым, на яго думку, часткова сведчаць як ужыванне станоўчых мянушак, так і тое, што з цягам часу колькасць іх паступова змяншаецца. З другога боку, сістэма мянушак пашырана таксама ў тых народаў, дзе колькасць імёнаў, што цяпер выкарыстоўваюцца, на нейкім этапе была часткова аблежаванай. Так, для пацвярдження гэтай думкі У.Івашка спасылаецца на тое, што ў рускіх людзей доўгі час пасля прыняція хрысціянства, апрача кананічнага, царкоўнага імя, амаль кожны чалавек меў яшчэ язычніцкае, якое наступова саступала месца праваслаўнаму. Так было і ў арабскіх народаў доўгі час пасля мусульманізацыі [3, 218].

Вядома, што многія сучасныя беларускія прозвішчы – гэта бытая мянушкі. Напрыклад,магната многім сваім прыгонным давалі мянушкі, якія нярэдка замацоўваліся за іх носьбітамі, а для наступных пакаленняў становіліся прозвішчамі (Дзям'ян: Баран, Ліс, Казёл, Камар, Абібак, Абух, Вол, Ляўшун, Лабаты, Кумсаты, Гарапашчы і інш.). Безумоўна, што ў наш час многія носьбіты такіх нярэдка немілагучных і нават абраразлівых прозвішчаў нічога агульнага з такімі найменнямі не маюць (у прозвішчах, як і ў імёнах, адсутнічае лексічнае значэнне). Напрыклад, чалавек з прозвішчам Абібак (пашыранае на Петрыкаўшчыне) можа быць вельмі руспіўным працаўніком, а з прозвішчам Маўчун – празмерна гаваркім.

Прозвішчу, утвораных ад апелятыўваў, такім спосабам у беларускай анамастыцы даволі многа: як надлічана, яны складаюць каля сарака працэнтгаў усіх вядомых. Дарэчы тут зазначыць, што беларуская прозвішчы (а на першым этапе мянушкі) тыну Граб, Жук, Воўк, Дзяркач, Баран, Струк, Груца, Крук, Ясень і інш. аказалі ўплыў на прадуктыўнасць нашырэння гэтай мадэлі ў рускім асяроддзі, пра што сведчаць сучасныя рускія прозвішчы, утвораныя ад розных апелятыўваў такім спосабам. Гэта адна са з'яў у сістэме ўласных назваў ус-

ходніх славян, дзе праявіўся ўплыў беларускай мовы на рускую [8, 36].

У акадэмічным зборніку «Легенды і паданні» прыводзіцца наступны цікавы доля нас матэрыял: «Пан гэты (Валівецкі – В.Ш.), як кажуць, перахрысціў амаль усіх дзяцей у Тафілаўцах і надаў прозвішчы залежна ад таго, да чаго быў здольны бацькі... Корч, Жубер (відаць, бацька быў моцны, як зубр), Ціхі, Дзіда, Рыбак, Жак, Топур, Пень, Роля, Кулік, Фурса (відаць, бацька задаваўся сабою)... Гэтыя прозвішчы і па сёняшні дзень засталіся. Заставаўся таксама яшчэ адзін выразны след гэтага пана, адно ўрочышча-паластак якое называецца Вэлявetchчына...» [5, 401].

У зносінах паміж сабою ў сярэднявечча, як сведчаць шматлікія мемуары, хронікі, юрыдычныя дакументы, мянушкамі карысталіся нават князі, знатныя феадалы, шляхтыцы. Так, у шматлікім родзе беларускіх Радзівілаў, што вылучаліся сярод князёў усёй Еўропы – сваім бязмерным багаццем і раскошай, былі сурова і грозны Ян Радзівіл па мянушцы Барадаты—пачыналык роду нясвіжскіх Радзівілаў, Мікалаі Радзівіл па мянушцы Сіротка, Міхал Казімір Радзівіл па мянушцы Рыбанька—дзяржаўны дзеяч, заснавальнік Нясвіжскай друкарні, але найбольшая колькасць неверагодных паданняў складзена пра авантурыста і дзівака, фантаста і п'яніцу Каала Станіслава Радзівіла па мянушцы Пане Каханку. Сярод жанчын з роду Радзівілаў найболыш вядомай з'яўляецца Барбара Радзівіл па мянушцы Чорная Дама, пра якую і цяпер у ваколіцах Нясвіжа расказваюць самыя таемнічыя прыгоды.

У якасці мянушак выкарыстоўваюцца так званыя «вулічныя прозвішчы», якія шырока ўжываліся на Беларусі з даўніх часоў. Ды і цяпер у вёсках, асабліва тых, дзе шмат аднастайных афіцыйных прозвішчаў (а на Палессі, напрыклад, ёсьць вёскі-сёлы на 600-900 і болей двароў; у якіх пераважаюць 3-4 прозвішчы), шырока карыстаюцца «вулічнымі прозвішчамі-мянушкамі», каб прасцей растлумачыць, пра каго ідзе гаворка, дзе жыве той чалавек, якога вылучаюць з ліку яго суродзічаў, землякоў. Напрыклад, у сяле Стадолічы Лельчицкага раёна (прыпадна 500 двароў) ёсьць прозвішчы Жогла, Калеснік, Шур, Маркевіч, Сукач, Крупнік, Белька і інш., паралельна з названымі шырока бытуюць і вулічныя прозвішчы-мянушкі, якімі часта называюць шматлікую радню з боку маці або бацькі таго ці іншага чалавека. У такім выпадку могуць сказаць: Іван з Цурулёу (афіцыйнае прозвішча ў шматлікім родзе Цурулёу – Жогла), Андрэй з Дзеравянак, Хведар з Гарэлоў і інш. У вёсцы ёсьць таксама род Цумідоў (іх афіцыйнае прозвішча Шур), Кашламеяў (іх афіцыйнае прозвішча Стасенка), Кашоў (іх афіцыйнае прозвішча Жогла), Прадуноў (іх афіцыйнае прозвішча Сукач) і інш. У Стадолічах можна пачуць: «на той вуліцы жывуць Цурулі, Ласі, Дзеравянкі, Кашламеі, Палевікі, Каўганкі, Кашы, Невядзюкі, Прадуны і інш.». Усе пералічаныя найменні – гэта неафіцыйныя прозвішчы-мянушкі, якія замацаваліся за цэлымі групамі людзей, якія знаходзяцца ў роднасных адносінах.

У гэтым контэксле дарэчы будзе прыгадаць размову дзяка Бацяноўскага з вучнямі Выганаўскай школы, што з трывогі Якуба Коласа «На ростанях». Дзяк: -- Як цябе зваць? – Міхалка. – Прозвішча тваё пытаяю, дурань! – Мажэйка. – Гэта які Мажэйка, што каля кузьні? – Эх, – адказвае вучань. – А як цябе дражніць? Міхалка маўчыць, а з усіх куткоў, паўперед інха, а потым мацней гучыць галасы: Латак! Латак! [4, 303].

У гісторыі ўсходнеславянскіх народаў ёсьць прыклады, калі калектыўныя мянушкі замацоўваліся за паселішчамі і ператвараліся ў афіцыйныя назвы населеных пунктаў (станавіліся тапонімамі). Так, з XIII ст. у Наўгародскай зямлі ўніміналіся горад і вобласць Бежычы, Бежаны, Бежацкі Верх (тры назвы аднаго паселішча). Даследчыкі выводзяць паходжанне гэтых назваў ад архаізаванай формы бежъ—бежанцы, уцекачы. Такія тапонімічныя назвы А.Рогалеў выявіў таксама і ў сістэме беларускіх тапонімаў (Бягі ў Барысаўскім раёне, Бягіні ў Ваўкавыскім раёне). Магчыма, у аснове такіх назваў (на пачатку агульных) пакладзены калектыўныя мянушкі, якімі ацэнічна называлі першых заснавальнікаў такіх паселенняў. А перыпетый з уцекачамі, якія пакідалі абжытых мясціны, гісторыя ўсходнеславянскіх народаў засведчыла мнóstva. Гэта маглі быць язычнікі, якія не ўспрымалі пашырэння праваславія, бежанцы, што ратаваліся ад вынішчэння татараў, якія часта нападалі з поўдня і

наўднёвага ўсходу (XIII - XVII ст. ст.) і інш.

Яшчэ ў дарэвалюцыйныя часы, калі некаторыя беларусы ў вышіку перыпетый лёсу выязджаі за межы нашай Радзімы, напрыклад, на тэрыторыю сучаснай Украіны, то там выхадцаў з нашай Бацькаўшчыны часам вызначалі калектыўнай мянушкай, утворанай ад назвы месца былога пражывання - Мазырчук, Мазыранін, Пінчук, Пінчуковіч, Случанін, Случак, Кобрынец, Бабруйка, а іншы раз больш шырока – Ліцвін, Ліцвінчук, Ліцвішавец (апошнія трох варыянты надзвычай частыя, напрыклад, на тэрыторыі былой Слабадской Украіны – В.ІІ.). Гэтую асаблівасць калектыўных мянушак заўважылі першымі этнографы, аналізуочы этна-сацыяльныя працэсы складвання ўсходнеславянскіх народнасцей і нацый. Між іншым і сучасныя прозвішчы, утвораныя ад такіх этніконімаў-мянушак часта сустракаюцца на даволі значнай адлегласці ад той мясцовасці, назва якой стала асновай для прозвішча. Так, прозвішчы Вальнец, Пінчук—частыя на Мазыршчыне, а Случак – на Брагіншчыне.

У навуцы пра імёны і прозвішчы засведчаны прыклады, калі некаторыя конкретныя гістарычныя асобы ў нашай свядомасці замацаваліся не са сваім афіцыйным прозвішчам ці іменем, а з мянушкай-прозвішчам, а сапраўднае прозвішча ўвогуле можа быць невядомым. Так, многія казкі беларусаў-палешукоў фальклорыст і этнограф А. Сержутаўскі запісаў ад разнабакова таленавітага і самабытнага казачніка Рэдкага з вёскі Вялікі Рожан. Ад Сержпутаўскага да нас дайшлі надзвычай скупыя звесткі пра гэтага разумнага, багатага на налёт фантазіі, але зусім нешісьменнага чалавека, які пражывў між іншым 125 гадоў, пікуды не выязджаючы са свайго Рожана. На жаль, пакуль ні мы, ні нават даследчыкі яго багатай спадчыны не ведаем сапраўднага імя і прозвішча ўнікальнага казачніка, бо Рэдкі, як устанавіў У. Калеснік, -- гэта ўсталяваная мянушка, з якой, мабыць, ці не назаўсёды ён застанеца ў беларускай фальклорыстыцы.

У асяроддзі творчай інтэлігэнцыі, ваенных, гаспадарнікаў, студэнтаў нярэдка першую асабу ў калектыве, дзяржайнай установе ў неафіцыйных размовах-гутарках называючы таксама своеасаблівай мянушкай, замяняючы ёю афіцыйнае імя і прозвішча: Першы, Бацька, Дзед, Галава, Вярхоўны і інш. Часам такія замены гучаньі нечакана арыгінальна, часам іранічна-эдзекліва, выяўляючы харэктэрныя рысы такога кіраўніка, асобы. Вось як пра такі факт піша ў сваіх успамінах Іван Шамякін. «Пайшоў у ЦК, каб пагаварыць наконт рамана: Маркевіч сказаў, што было б даволі дазволу і тутэйшых дырэктыўных органаў. Сакратарка, лабрэйшая Алена Фёдарайна, і намочнік, здаецца, вадзіў мяне за нос: я сядзеў у Антановіча, АТК (Аляксандр Трыфанавіч Кузмін – абрэвіятура Андрэя; трэба разумець Андрэя Макаёнка – В.ІІ.) званіў яму, а ў кабінечце, калі я прышоў, яго не было...» [10, 188].

Мянушкі ў наш час, як і раней, маюць таксама прадстаўнікі злачынства свету, пра які ў апошнія часы начынаюць гаварыць адкрыта, раскрываючы такім чынам некалі засакрэчаны кодэкс так званага «зладзейскага гонару». У газете «Звязда» ў артыкуле «Рэкеціры» паведамлялася пра страшныя справы банды вымагальнікаў, якая дзейнічала ў Мінску. «Мурашкі бягучы на целу, калі знаёміцца з чорнымі справамі «Магільшчыка», «Абдулы», «Кагчонага», «Боцмана», «Гестапа», «Парцяна», «Малева»... Гэта мянушкі, пад якімі дзейнічалі рэкеціры і якія зафіксаваны ў пратаколах допыту». У артыкуле падказаны і тлумачэнне некаторых мянушак. «Ярмольчык («Магільшчык») працаваў да арышту грабаром і прыбіральшчыкам тэрыторыі Чыжоўскіх могілак». «Аднак пагрозы (у адрас барменаў – В.ІІ.) не дзейнічалі і, як ціярэдзяў «Абдула», справу перадалі больш упływowым рэкецірам, якімі кіраваў раней не аднойчы судзімы «Філат» (В. Філагай)».

У якасці мянушак у народна-дывялекктнай мове нярэдка выступаюць афіцыйныя прозвішчы вядомых людзей-пальководцаў, вучоных, грамадскіх дзеячоў, артыстаў, пісьменнікаў. Так, у вёсцы Сініцкае Поле Лельчыцкага раёна мянушку Мічурин атрымаў селянін, які лепш за іншых даглядаў свой сад, умеў найлепшым чынам вырошчваць разнастайную салавіну і гародніну, у вёсцы Тартак Лельчыцкага раёна ёсць чалавека з мянушкай Будзінны, якую ён атрымаў за надта спецыфічныя вусы, а ў Стадолічах ведалі Бормана – мясцовага кіраўніка за непамерна тоўсты жывот і адметную ганарліва-камандную манеру гаварыць

з падначаленымі. А вядомы беларускі фалькларыст, вучоны Арсень Ліс у апавяданні «Пільсуцік» расказвае, як за адным з яго землякоў замацавалася такая мяцушка, дадзеная дзядзьку Івану нейкім вясковым вастрасловам. Яна прыляпілася да гэтага сяляніна так трывала і надзейна, што ўласнае яго прозвішча для многіх як бы і не існавала, забылася. А калі і прыгадвалася, то звычайна пры нейкай афіцыйнай нагодзе: з прыходам позвы ад гміннага начальнства або квітка на аллату падаткаў. Па праўдзе кажучы, як меркаваў А.Ліс, падстаў для таго, каб імем самога кіраўніка Польскай дзяржавы, маршалка Пілсудскага называць селяніна, не было піяк. Хіба можа адно, чиста зневіяне. Праўда, што быў дзядзька Іван чалавекам рослым, дужым, мажным. Постацю не схібіў [6, 13].

У мастацкіх тэкстах мяцушкі нярэдка выкарыстоўваюцца як адзін са сродкаў стварэння гумару, горкай іроніі, сарказму. Так, у аповесці В.Казько «Вырагуй і памілуй нас, чорны бусел» (Мн., 1993), у якой аўтар прадаўжае творча развіваньц свае папярэднія мастакоўскія даследаванні складаных праблем сучаснасці, многія падзеі і факты рэчаіннасці малююцца пісьменнікам у мроіве нейкай несацпраўднасці і мастакоўскай фангазіі. А знаёмства з некаторымі персанажамі твора пачынаецца не з іх уласных імёнаў, а з гучных і нечаканых на першую ўспрыніяще мяцушак, якія ў аповесці дапамагаюць падкрэсліць гратэскава-камічны ці гратэскава-іранічны падтэкст рэалій недалёкага мінулага ў нашым жыці.

Такім чынам, прааналізаваўшы асаблівасці мяцушак у беларускай мове, неабходна адзначыць, што гэта адзін з самых старыхтыных тыпau антрапонімаў, якому ўласцівы разнастайныя лексіка-семантычныя і словаўтваральныя асаблівасці. Многія беларускія прозвішчы – гэта былыя мяцушкі. Нягледзячы на тое, што мяцушкі традыцыйна былі ўласцівы народна-дialeктнай мове, у наш час іх сфера выкарыстання не зменышлася: яны ў маўленні ўжываюцца ва ўсіх сацыяльных групах насельніцтва. А ў мове мастацкай літаратуры мяцушкі – гэта не толькі сродак адпаведным чынам выдзеліць асобу ў мастацкім тэксле, ідэнтыфікаўца яе, а і своеасаблівы аўтарскі прыём, які дазваляе мастаку слова ўсебакова ахарактарызаваць персанаж, выяўляючы асаблівасці жанру, а таксама эфектыўны кампанент для стварэння гумару, іроніі або сарказму.

### *Літаратура*

1. Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія . – Мн.: Навука і тэхніка, 1982. – 420 с.
2. Бобрык У. Мяцушкі Тураўшчыны // Проблемы украінської діалектологіі на сучасному етапі. – Житомир, 1990 – С.117-118.
3. Івашка У. Некаторыя актуальныя пытанні беларускай антрапанімікі // Дыялекталогія і культура беларускай мовы. – Мінск, 1991 – С.218-221.
4. Колас Я. Збор твораў з дванаццаці томаў. Т.IX. – Мінск: Маст. літ., 1973. – 480с.
5. Легенды і паданні. – Мінск: Навука і тэхніка, 1983. – 450с.
6. Мезенка Г.М. Беларуская анамастыка. – Мн.: Выш. шк., 1997. – С.65-68.
7. Міхневіч А., Гіруцкі А. Вазьмі маё слова... – Мінск: Выш. шк., 1990. – 214 с.
8. Новік И.І. Матываваныя мужчынскія мяцушкі // Бел. мова: Міжвед. зб. Вып.20. – Мінск, 1993. – С. 21-24.
9. Шамякін І. Дзе сцежкі тыя // Польмія. – 1993. - №6. - С.161-193.
10. Шур В. Беларускія ўласныя імёны. – Мінск: Маст. літ., 1998 – С.47-56.

### *Summary*

*This article deals with the origin of Belarusian nicknames, the sphere of their usage in the spoken Languages and in the Language of fiction.*